

Класныя навіны

У ГЛЫБІНКУ БЕЗ ПРЫМУСУ

БПС-Ашчадбанк і Міністэрства адукацыі запрашаюць маладых ініцыятыўных педагогаў стаць удзельнікамі сумеснай адукацыйнай праграмы «Настаўнік для Беларусі».

Яе мэта — прыцягнуць у школы ў невялікіх гарадах і населеных пунктах крэатыўных і неабыякавых настаўнікаў, якія хочуць і могуць прыўнесці ў прафесію педагога новыя цікавыя ідэі, умеюць спраўляцца з цяжкасцямі, захоўваючы аптымізм, імкнуча да самаразвіцця, гатовыя да змен (у тым ліку і да пераезду на новае месца) і вераць у свае сілы.

Якіх-небудзь жорсткіх абмежаванняў для ўдзелу ў праекце не ўстаноўлена: гэ-

та могуць быць як сёлетнія выпускнікі педфакультэтаў, так і вопытныя настаўнікі ці нават сям'я педагогаў. Ключавой з'яўляецца наяўнасць профільнай педагогічнай адукацыі або кваліфікацыі педагога.

Сёлета выберуць першых 12 настаўнікаў, якія на два гады адправяцца працаваць у шэсць школ у глыбінцы, — прычым па дзве, бо разам з аднадумцам будзе прасцей асвойвацца на новым месцы.

Для ўдзелу ў праграме трэба запоўніць анкету на сайце teach4.by. Затым кандыдатаў чакае скайп-інтэрв'ю, а на апошнім этапе — суб'яседаванне ў Мінску. Ключавымі крытэрыямі для адбору стануць прафесійны ўзровень, камунікатыўныя навыкі і свядомая матывацыя.

Усе ўдзельнікі пройдуць месячны летні інтэнсіў, дзе асвоюць сучасныя падыходы да педагогікі і выкладання, разаўюць свае асабістыя і лідарскія якасці, атрымаюць веды ў галіне праектнага менеджменту.

Кожны атрымае ад БПС-Ашчадбанка дадатковую матэрыяльную падтрымку: акрамя зарплаты, настаўнікам будзе два гады налічвацца стыпендыя ў памеры 250 рублёў. Іх таксама забяспечаць ноўтбукамі і кампенсуюць выдаткі на жыллё пры неабходнасці пераезду.

За кожным з удзельнікаў праекта замацуецца куратар — вопытнага выкладчыка, да якога заўсёды можна будзе звярнуцца па дапамогу. Арганізатары плануюць, што кожную чвэрць навучальнага года

ўсе ўдзельнікі будуць збірацца і падводзіць разам вынікі работ у школах, абмяркоўваць праблемы, якія акрэсліліся, атрымліваць новыя веды і метадалагічную падтрымку.

«Запускаючы праграму «Настаўнік для Беларусі», мы думалі пра тое, каб зрабіць якасную адукацыю даступнай для кожнага дзіцяці ў любой школе. Праграма накіравана на рашэнне доўгатэрміновых задач, — падкрэслівае **намеснік старшыні праўлення БПС-Ашчадбанка Лілія АСТАПОВІЧ**. — Наш унёсак у праграму сёлета складае 240 тысяч рублёў. У будучыні да нас змогуць далучыцца любыя кампаніі-донары, якія пажадаюць зрабіць унёсак у развіццё якаснай адукацыі ў рэгіёнах».

Надзея НІКАЛАЕВА.

Супрацоўніцтва

ІТ, робататэхніка, медыцына

Беларускія і кітайскія студэнты, а таксама маладыя вучоныя прэзентавалі свае распрацоўкі на маладзёжным конкурсе «ЭкаТэхнаКрос — адзін пояс, адзін шлях».

Як расказаў **начальнік Беларускага цэнтра па навукова-тэхнічным супрацоўніцтве з КНР дзяржпрадпрыемства «Навукова-тэхналагічны парк БНТУ «Палітэхнік» Аляксей АЛДОШЫН**, было прадстаўлена 16 праектаў у галінах машынабудавання, металургіі, ІТ, медыцыны, адукацыі. Пераможцамі конкурсу сталі выпускнікі машынабудаўнічага факультэта БНТУ **Максім Масальскі** з праектам па робататэхніцы і аспірант машынабудаўнічага факультэта БНТУ **Дай Вэньцы**, які прадставіў праект хваля-



Фота bntu.by

вода для лячэння захворванняў сардэчна-сасудзістай сістэмы.

Удзельнікі конкурсу наведалі пляцоўкі альтэрнатыўных крыніц энергіі ў Рэсурсным цэнтры «ЭкаТэхнаПарк — Волма». У цэнтры яны ўзялі ўдзел у інтэлектуальных гульнях «ЭкаЖыццё», «Бізнес-Бой», квэст-руме «Лаві

магчымасці на старце!», спартыўных мерапрыемствах. У камандных спаборніцтвах узялі верх факультэт горнай справы і інжынернай экалогіі БНТУ і каманда аспірантаў і магістрантаў з КНР.

На базе цэнтра была адкрыта беларуска-кітайская інавацыйная лабараторыя маладых вучоных па інжынерыі паверхні пры падтрымцы Пасольства КНР у Беларусі.

— Дзякуючы лабараторыі студэнты яшчэ на пачатку навучання ва ўніверсітэце змогуць прыходзіць са сваімі ідэямі і ператвараць іх у жыццё з дапамогай прафесараў і вучоных, — адзначаў **Аляксей Алдошын**. — Увасобленыя ў метале распрацоўкі будуць укараненыя ў шэрагу галін, у тым ліку ў сельскай гаспадарцы, машынабудаванні, харчовай прамысловасці, медыцыне.

Вераніка КОЛАСАВА.

Новы маршрут

АД ГРОДНА ДА ПОЛЬСКОЙ МЯЖЫ

«Аўгуст Вела» праклаў шлях аматарам веласіпеднага турызму з Еўропы ў Беларусь. Маршрут, працягласць якога 50 кіламетраў, злучаецца з польскім Green Velo і сеткай еўрапейскіх маршрутаў Euro Velo. Урачыстае адкрыццё адбылося з удзелам кіраўніцтва Гродзенскага аблвыканкама і Падляскага ваяводства Польшчы. Прадстаўнікі ўлады першымі праехалі па беларускай частцы новага веласіпеднага маршрута.

Пачынаецца яна ад пункта пропуску «Лясная—Рудаўка» на канале і завяршаецца ў Гродне. «Аўгуст Вела» пракладзены па маляўнічых і гістарычных мяс-



Фота БелТА

цінах рэгіёна. Ён праходзіць уздоўж канала праз усе шлюзы, пасля ідзе ў бок вёскі Радзівілка,

дзе можна ўбачыць старажытную сядзібу Гурскіх. На шляху маршрута — аграгарадок Сапоцкін з

цікавым музеем пісанкі, у некалькіх кіламетрах — палац Валовічаў у Свяцку. У хуткім часе тут завершыцца рэканструкцыя пад культурна-забаўляльны комплекс. Пад Гродна веламаршрут цягнецца ўздоўж Нёмана і падыходзіць да турыстычнай базы «Прывал».

Як расказалі ва ўпраўленні спорту і турызму Гродзенскага аблвыканкама, увесь маршрут прамакіравана ў адпаведнасці з еўрапейскімі стандартамі, устаноўлена некалькі сотняў паказальнікаў і каля дзясятка картаў-схем. Для зручнасці турыстаў прадугледжаны месцы адпачынку з альтанкамі, паркоўкамі і санітарнымі зонамі.

Плануецца, што новы вела-маршрут у найбліжэйшы час звяжа Аўгустоўскі канал і Белавежскую пушчу. «Белавежа Вела» пройдзе

па дзвюх бязвізавых зонах Беларусі, па тэрыторыі Люблінскага ваяводства Польшчы і вернецца да Аўгустоўскага канала. Трансгранічны праект актуальны дзякуючы росту турыстычнага патоку ў бязвізавыя рэгіёны, а таксама запланаванаму аб'яднанню гродзенскай і брэсцкай бязвізавых зон.

Маршрут «Аўгуст Вела» створаны ў рамках трансгранічнага праекта па падтрымцы прадпрымальніцтва праз развіццё інфраструктуры Гродзенскай вобласці.

Дарэчы, новы турыстычны сезон на Аўгустоўскім канале пачаўся з 1 мая, калі на памежным шлюзе пачаў работу сезонны пункт пропуску. У раёне шлюза Дамброўка адкрыліся аб'екты харчавання і пункты пракату.

Маргарыта УШКЕВІЧ.

Надвор'е

ДА НАС ІДЗЕ СПЯКОТА

Ужо ў пятніцу ўначы будзе плюс 20, а ўдзень — да 31 цяпла

І сапраўды, з першых дзён лета на нашай тэрыторыі ўсталявалася анамальна гарачае (для пачатку чэрвеня) надвор'е з тэмпературным фонам, які на 6—8 градусаў вышэй за кліматычную норму, паведамлілі спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.

Чакаецца, што ў першай палове тыдня на фоне павышанага атмасфернага ціску будзе пераважна без ападкаў, а ў далейшым месцамі не абыдзецца без кароткачасовых навальнічных дажджоў. У аўторак будзе пераважна без ападкаў, удзень у сераду месцамі па паўднёва-заходняй палове краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы з навальніцамі. Прагназуецца, што ўначы паветра прагрэецца да 11—18 цяпла, а ўдзень будзе да 23—29 градусаў вышэй за нуль.

У чацвер у асобных раёнах краіны чакаюцца кароткачасовыя навальнічныя дажджы. У гэтыя дні не пасвяжэе нават уначы, калі тэмпература паветра ў цёмны час сутак не будзе апускацца ніжэй плюс 13 — 19 градусаў, а ўдзень — 24—29 цяпла. У пятніцу месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, прагрымяць навальніцы. У апошні рабочы дзень гэтага тыдня ўначы будзе яшчэ цяплей: ад плюс 14 градусаў да плюс 20 градусаў, у дзённыя гадзіны паветра прагрэецца да рэкордных плюс 24—31 градуса. Пара ў адпачынак, хоць... не факт. У ліпені будзе яшчэ цяплей.

Сяргей КУРКАЧ.

Ведай нашых!

Беларус стаў прызёрам «Дзіцячай Новай хвалі»

12-гадовы мінчанін Яраслаў Саколікаў увайшоў у лік пераможцаў міжнароднага конкурсу «Дзіцячая Новая хваля», які па традыцыі прайшоў у «Артэку». Сёлета ў фінале гэтага творчага спаборніцтва ўдзельнічалі юныя артысты з дзевяці краін: Абхазіі, Азербайджана, Арменіі, Беларусі, Вялікабрытаніі, Літвы, Мальты, Расіі і Узбекістана.



Фота newwavejunior.eu

Па выніках двух дзён выступленняў і работы журы на чале з народнымі артыстамі Расіі кампазітарам Ігарам Крутым беларускі канкурсант заняў другое месца. Узнагародай для яго стане песня, створаная спецыяльна для Яраслава прафесійнымі аўтарамі, і яе запіс у студыі. «Гэта нерэальнае адчуванне! Я такі рады і ўдзячны маёй сям'і, педагогам, Акадэміі Ігара Крутога, Артэку, усім, хто падтрымліваў, — падзяліўся юны спявак у сацсетках. — Верце ў мары, яны часам здзяйсняюцца!»

Першае месца і прызавы запіс кліпа падзялілі паміж сабой артысты з Расіі, трэцюю прыступку заняла прадстаўніца Узбекістана, якая стане госцяй «Дзіцячага Еўрабачання—2019».

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

На Аўгустоўскім канале ўрачыста адкрылі новы міжнародны веламаршрут